

шкуаў. Напрыклад, супрацоўнікі польскіх дзяржаўных архіваў дапамагаюць працаўцаў у іх, даюць магчымасць карыстацца дакументамі, мікрофільмамі. Вялікую цікавасць да нашых даследаванняў прайяўляюць украінскія музыколагі; з расійскіх навукоўцаў — У. Пратапопаў. У мене знаходзяцца некалькі яго лістоў, у якіх ён падтрымлівае і накіроўвае нас на далейшыя пошуки. Наша дзеянасць выклікае цікавасць і ў німецкіх музыколагаў. Німецкае даведніцкае выданне, якое працуе над каталогізацыяй стародавіх рукапісаў, замовіла мне і С. Немагай артыкул для гэтага каталога (у 1997 годзе ён выдадзены ў Франкфурце-на Майне). Шмат артыкулаў па гісторыі беларускай музычнай культуры напісаны намі для сусветна вядомай англійскай энцыклапедыі "New Grow".

Але, як мне падаецца, праца ў гэтай галіне музыказнаўства толькі пачынаецца. Немагчыма за якія-

небудзь дзесяць гадоў намаганнямі літаральна не-калькіх даследчыкаў узніць вялікі пласт старажытнай культуры, зноў яе адбудаваць, рэканструяваць, скласіці з маленікіх кавалачкаў мазаікі поўную карціну мінулага. Усё гэта — справа будучага. Але сёння ўжо можна зрабіць некаторыя прагнозы. Гэтаму спрыяе ўсё большая цікавасць маладых і сталых навукоўцаў да сваёй спадчыны. Сярод нашых студэнтаў ёсць сапраўдныя энтузіясты гэтай справы. Апошняя чытанні — прыклад гэтага.

Сфера пошукаў у сучасны момант настолькі вялікая і так імкліва пашыраецца, што дае надзею на пленінніцаў далейшай працы. Цікавасць да нашай культуры пашыраецца і на ўесь музыкалагічны свет. Стайдленне ж музыколагаў да ўсяго новага заўсёды было вельмі прыхільнае.

Запісала Аксана Залатарог.

M

## МУЗЫКА Ларыса Таірава

### З НАРАДЖЭННЕМ ЦЯБЕ, НОВЫ КАЛЕКТЫЎ!

**Н**ароцце адбылося тое, пра што марыші і класіція многія дзеячы народнай інструментальнай культуры нашай краіны, да чаго імкнулася не адно пакаленне выкананіцаў, педагогаў, кампазітараў і проста аматараў народных інструментатаў. Ідэя стварэння аркестра народных інструментатаў у Беларусі вельмі доўта лунала ў паветры, шукаючы свайго вырашэння. І вось, нарэшце, доўгачаканае выйсце было знойдзена. Якраз напярэдадні 1998 года міністрам культуры быў падпісаны загад аб стварэнні Камернага канцэртнага аркестра народных інструментатаў Рэспублікі Беларусь — такую афіцыйную назыву атрымаў гэты новы калектыв. А 7 мая 1998 года ў зале Белдзяржфілармоніі адбыўся канцэрт-прэзэнтация маладога, але ўжо добрая аркестра. Гэта дата, безумоўна, увядзё ў гісторыю айчынай музычнай культуры. Узнікненне такога калектыву — заканамерны працэс развіцця домрава-баладаечнага выканальніцтва ў Беларусі. Тыя здабыткі, тыя мастацкія капітоўніцы ў галіне народнай інструментальнай культуры, якія былі назапашаны на працягу многіх гадоў, нарэшце набылі годнае аблічча, выліўшыся ў стварэнне аркестра, які, нягледзячы на маладосьць, масаў гісторыю.

Узнік гэты калектыв у пачатку 90-ых гадоў на базе самадзейнага аркестра народных інструментатаў Беларускай політэхнічнай акадэміі. Аснову аблойленага аркестра склалі старойшыя ўзельнікі калектыву (Р. Пармон, Т. Панасенка), а таксама выпускнікі вышэйшых музычнанавучальных установ рэспублікі. Ініцыятарам стварэння аркестра, першым мастацкім кіраўніком і дырыжорам быў лобра спрэктываны музыкант, балалайчык Генадзь Новікаў. Ён здолеў прыцягнуць да гэтай высакароднай справы таленавітых музыкантаў, упływowых і запікаўлесных дзеячаў культуры, знайсці шчодрых спонсараў.

Паступова аркестр, назіраны "Менск", набываў не толькі гучнае імя, але і сталую прафесійную форму. Шмат гастроляваў па розных кутках Беларусі, неаднаразова з поспехам выступаў у Вялікай зале Белдзяржфілармоніі. Здавалася, усё ішло як мае быць, аркестр "Менск" вось-вось павінен быў ат-

рымаць афіцыйны статус, але нечаканы паварот лёсу ледзіве не канчатваў жыцця новаму калектыву. Некалькі гадоў таму Генадзь Новікаў пакінуў створаны ім калектыв і выправіўся ў працяглую замежную гастрольную вандроўку. На шчасце, "дзія" гэтася ўжо добра трymалася на нагах, каб працягваць самастойнае жыццё з новым кіраўніком — маладым таленавітым дырыжорам Віктарам Валатковічам, які давёў галоўную ідэю свайго папярэдніка да канчатковага выніку.

Напэўна, гэта невыпадкова, бо ведаю В. Валатковіча даўно і магу адзначыць галоўную рысу ягонага характару, яго самы значны чалавечы талент — нават пры самых складаных абставінах не губляць прысутнасці духу. Ягоны аптымізм, светлае ўспрыманне рэчаіснасці, кантактная лёгкасць, пачуцце гумару — такія рэдкія для музыканта якасці — дапамагаюць В. Валатковічу пераадольваць разнастайныя арганізацыйныя цяжкасці. Акрамя таго, за гэтай лёгкай, аптымістычнай натурай хаваецца тонкі, неардынарны музыкант, смелы эксперыментатор, якому ўласцівая доля здравага авантурyzму. Мабыць, таму 7 мая мы сталі сведкамі цікавай і не звычайнай з'язви.

Перад намі паўстаў аркестр, аналагу якому няма. З аднаго боку, гэта аркестр народных інструментатаў, куды ўведзена група духавых інструментатаў сімфанічнага аркестра, што нетыпова для такога складу і што не перашкаджае выкананню арыйгінальнага рэпертуару — "Валёнак" у апрацоўкі А. Шырокава, "Фантазіі" П. Кулікова на тэму песні М. Блангера "У прыфрантавым лесе", вальса Ф. Бекера "Лясная казка" і інш. З другога — склад калектыву нагадвае тып эстрадна-сімфанічнага аркестра, у якім ролю струннай групы выконваюць не скрыпкі, а ломры з балалайкамі, што дазваляе дакранацца да такіх пластоў эстраднай музыкі, як "Славянскі чардаш" у апрацоўцы К. Багалусіцкага (сола на кларненце — М. Баброў), "Карнавал" Ж. Лару, пра якія "народнікі" нават і не марылі. Па сваёй сутнасці гэта эстрадны аркестр народнай інструментальнага тыпу. І такі склад аркестра, як бачна, дае значную перавагу ў рэпертуарным сэнсе, дазваляючы выконваць музыку самых розных музычна-стылістычных накірункаў.

Яркі, разнастайны рэпертуар калектыву, які мы пачулі ў гэты незабыўны вечар, скарыў не толькі простых аматараў народнай інструментальнай музыкі, але і прафесійцаў. Яны не маглі не пагадзіцца з тым, што даўно ўжо трэба выконваць музыку для народа, а не для вузкага кола спецыялістаў, што шырокай слухашкай аўдыторыі патрэбна музыка, якая прыносіць залавыненне і асалоду. І ў гэтым канкрэтным выпадку поспеху аркестра вельмі паспрыяў удалы падбор самых разнастайных салістаў, якія ўпрыгожылі і без таго насычаны багатымі падзеямі канцэрт. Як заўсёды, бліскуча выступаў дуэт цымбалістак, лаўрэатаў міжнародных конкурсаў К.Анохінай і С.Верамейчык. У іх выкананні прагучалі “Вясення хора” кампазітара В.Раду і “Музычныя малюнкі Кубы” А.Векслера.

Саліст і канцэртмайстар аркестра Л.Чарняк прадаваў цудоўнай Серэнадай Э.Мецакапа. Бадай, уперынню ў такой вялікай зале мандаліна гучала так натхнёна і выразна. Мочнае ўражанне пакінуў лаўрэат міжнароднага конкурсу беларускі баяніст А.Севасцьян, які цяпер працягвае сваю музычную адукцыю ў Москве. Ягонае выкананні малдаўскай мелодіі “Жаваронак” кампазітара В.Раду і “Рассыпухі” В.Грыдзіна выклікала сапраўдную аваплю залы.

Не менш плённым аказалася і супрацоўніцтва з аркестрам для таких разнастайных па сваіх мастацкіх схільнасцях і творчаму почырку салістаў-вакалістаў, як Н.Душчынская (санрана), дыпламант міжнароднага конкурсу А.Олех (барытон), лаўрэатаў міжнародных конкурсаў А.Сало (мецца-санрана) і А.Мельнікава (бас), заслужанай артысткі РБ Т.Пячынскую. Слухаючы вакалыны дуэт М.Александровіч (санрана) і С.Мацьеўскай (мецца-санрана), які міжволі ўспомінае добра вядомы дуэт спявачак Карыны і Рузаны Лісіцкія. Наши беларускія спявачкі таксама вельмі ўразілі сваім артыстызмам, яркім энэшнім абліччам і дзівосным спадучэннем галасоў.

Тое, што калектыву узнік на сутыкненні двух музычнажанравых кірункаў, сведчыць не толькі пра пашырэнне межаў эстраднай і народнай інструментальнай сфер музычнага мастацтва, але і пра узро-

вень домрава-балалаечнага выканальніцтва, якое значна рушыла наперад ў сваім развіцці. Зараз для дамрыстаў і балалаечнікаў практычна не існуе тэхнічных перашкод і абмежаванняў. Як і скрыпачы, яны з тым жа віргуозным майстэрствам і чысціней могуць выконаваць самыя найскладаныя творы сучасных кампазітараў, напрыклад “Гумарэску” і “Ляўоніху” Я.Глебава, “П’есу ў стылі рэтра” Г.Ермачэнкава, сімфанічную карціну “Сачыдао” Р.Лагідзе і інш.

Узнікненне камернага канцэртнага аркестра народных інструментаў такога незвычайнага тыпу можна аднесці да найбольш значных культурных падзеяў апошняга часу. І ў гэтым вялікая заслуга многіх дзеячаў культуры Беларусі. Але ж найбольш важкі ўклад у гэты высакародную справу зрабіў вядомы беларускі кампазітар — народны артыст СССР, акадэмік Яўген Аляксандравіт Глебаў. Ягоны пільны узвес, творчай падтрымкы, бяспрэчнаму аўтарытэту аркестр абавязаны сваім існаваннем і сучасным прафесійным абліччам. Значная роля ў арганізацыі і наладжванні работы калектыву належыць дырэктару аркестра — маладому, перспектывнаму музыканту Радзівону Глебаву, сыну кампазітара.

Прыемна адзначыць і тое, што гэта адзін з першых прафесіянальных калектываў, які на працягу амаль пяці гадоў свайго станаўлення меў трывалую мецэнатскую падтрымку з боку кіраўніка “Мінскпрамбанка” Я.Краўцова. Доўгі час ён выплачваў зарплату аркестрантам і іх кіраўніку, потым падарыў ім сцэнічныя касцюмы. Каб не гэта своечасовая фінансавая дапамога, невядома, што сталася б з маладым калектывам.

Слухаючы выступленіе Камернага канцэртнага аркестра народных інструментаў, які міжволі ўспомінае Г.Жыхараў, які марыў пра такі калектыв і ўсё сваё жыццё прысвяціў ажыццяўленню, набліжэнню гэтай мары. Мне здаецца, наслеў час адданьці даніну павагі і падзяліці гэтаму чалавеку і прысвоіць новаму калектыву імя Г.Жыхараўа.

Фота з архіва В.Валатковіча.

М



Мастацтва

У Беларускай дзяржаўнай філармоніі — презентация Камернага канцэртнага аркестра народных інструментаў.